

Добри дзень, наші маленькія сябры!
Кішучь вам вітаючим рознаўцоста-
вай групі Тройніка гдзіннага сада-
базавай школы Маладзечанскага раёна.
Наш велікі хогацьца пасядраўшы з дзетка-
лі з іншага садка, да ведаўшы, як якіх
стовуць, чым займаюць. Таку ж са
свайм вітаўчынкам Святланай Амонаўчай
вітаючай напісану вам пісьмо і раска-
занье пра наша жыцьцё ў дзіцячым садзе.
Велікі хогацьца каб вони мали таксама
напісані агказ на наша пісьмо.

Наш дзіцячы садок знаходзіцца ў аgra-
хадку Тройніка Маладзечанскага раёна. Тут
е́сьць адна рознаўцоставая група, якую на-
відаваюць 11 дзяцей, з іх з дзесяткі і 8 хлоп-
чакаў.

У групавым пакоі рознавчаніца шмат раз-
наўчайных купкоў: „Магазін”, „Чарукіня”, „ба-
лечніца”, „Кухня”, „Гараж”, „Беларускі купок”,
„Купок вяселкі”, „Бібліятэка” і іншыя. У
весьмідзі дзіцячага сада створана эко-
вугалок „Беларуская хатка”, дзе сабраны
прадметы беларускіх народных прыпасаў з
шточ, саломы, лазі, лёну, вішнавінкі. Наш
велікі цікава пачевдаўшы сюсе месца. Такіх
знаёміцца з прадметамі дзейнікі, чунек з
беларускіх народных сувоемі.

Дзені ў нашай групе рознага ўзросту, ад

тром да масіві гафоў. Але гэта не перасен-
кае нас на саброваніць. Старыншчыя звязі
зменіліся клональцах аб меншых сабрах, да-
нішагаюць ім у час працуць, па замечах,
пасле ску. Чалі велькі падабаецца чале са-
дак. Гут на замечах яго даведваецца
шмат новага, цікавага, час слачна коричніць
у стаўковай, вугачы саброваніць.

А сёня нам хочацца расказаць буй-
шы экспурсію па вісім Граміч, або нашу
малую Радзіму.

Наша віска Граміч размешчана ў пра-
гопольскім лесі: вакол віскі хвойня і засен-
нага леса. Недалёка працягае агрегат з прыто-
каў ракі Чорнікі. Віскі мае 4 вуліцы: Мінская,
Маладзечанская, Садовая, Гадзенская. Самая ста-
рая вуліца Мінская, а самая мадная - Садовая.

Ад нашага віхавальніка ў час экспурсіі
мы даведаміся, што віска Граміч успамінаецца
у 16 стагоддзі, як село ў Мінскім ваяводстве
Вялікага княства Літоўскага. Казакі, што віску
так называлі, бо ў гэтай селі меў вядомы се-
ленік Грамій (Гран(рои)-зарнічка). Ен меў вель-
мі добра мясо, да яго втовілі мясо в зерне ае-
даме з усімі ваколіцах. Першай у віскі была
пабудавана Мінская вуліца. Дарога па вуліцах
спачатку была пакрота не асфальтам, а вон-
дацца каменем, якое называлася "Брук". У
пазнейшым дароге з'явіліся асфальт, а на

а на конях, запряжених у повозі. Дамек
на вулиці є якому підтримання. У вісім
віків шкільний пасажирів багато було.

Це адміністративну нашу землю і трагічна вій-
на. Ми наведали пам'ят, які зупинюємо ві-
нами чарвонармієцьком, що загинулі її багато з
попісінні військом. А якщо підівної кале пам'ят-
ка, які зупинюємо її також пам'яті об
96 земляках, які загинули у час Великої Вітчиз-
най війни.

Пасажири вагонів наша війна стала будуваль-
ща і прогресив. Даром на вулицях пакра-
тог асфальтом, побудувана пам'ят, шкіль-
з пам'яті садом. У вісім єсть 2 магазини,
де шкільна набірі єсе патріотична товари,
таксами працюють фелдмаркса-жуковські
пункти, бібліотека.

У Троянічах будуються нові дачі, тут
буває кініце просте віскове життя.
Така пам'ята війна, пасажірів, пам'ята ма-
ла Радянське.

Павловська садів, разом з післявоє, що
виглядає її малюнок в уроцішні з
пам'яті екскурсії. Кані пасажі, пам'ято-
че нам про свої життя її вагоні саду
про цікаві падзе. З нечарівненім бу-
дзені чакань об вас після.

Важливіст розмежується ерупції.







